

## ДАДАТАК 3

### ІНСТРУКЦЫЯ АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ ПАРАФІІ ДА ПАРАФІЯЛЬНЫХ МІСІЙ

Парафіяльныя місіі з'яўляюцца вельмі важным заданнем Касцёла, які навучае. Іх плён, будучы справай Божай ласкі і добрай волі чалавека, у пэўнай ступені залежыць ад належнай падрыхтоўкі да місіі.

Таму на час місіі парафію трэба падрыхтаваць паводле гэтай інструкцыі.

1. Аб намеры правесці ў парафіі місіі пробашч загадзя паведамляе ў дзяцэзіяльную курыю, падае персаналіі місіянераў і просіць аб благаслаўненні і адпаведных паўнамоцтвах.
2. Пасля заканчэння місій трэба даслаць у дзяцэзіяльную курыю кароткую справаздачу аб іх (наведванні, споведзь і Святая Камунія, асаблівых навяртанні і г.д.).
3. Прынамсі за паўгода перад запланаванымі місіямі трэба знайсці адпаведную групу місіянераў і вызначыць з яе кіраўніком тэрмін пачатку місій.
4. Падчас «каляды» належыць гаварыць людзям аб гэтых місіях.
5. На сустрэчы з кіраўніком групы місіянераў трэба паведаміць аб рэлігійным і маральным стане парафіі. Письмова прадставіць, як выглядае справа з наведваннем Святой Імшы парафіянамі ў нядзелю і на працягу тыдня, як яны практыкуюць святыя сакрамэнты, указаць найбольш распаўсюджаныя грахі і дрэнныя звычкі, у кантэксце цнотаў, і каштоўнасці – для пахвалы і заахвочвання.
6. Таксама трэба пазнасіць кіраўніка са станам парафіяльных супольнасцяў, члены якіх разам са сваімі лідэрамі могуць быць для місіянераў памочнікамі ва ўздзеянні на старэйшых вернікаў і на моладзь.
7. За тры месяцы перад пачаткам місіі трэба запрасіць прадстаўніка місіянерскай групы, каб у вызначаную нядзелю ён прыехаў з пропаведдзю. Гэта павінна быць афіцыйным паведамленнем аб запланаваных у парафіі місіях і аб іх вялікім значэнні, аб тым, што распачынаецца час Божай Міласэрнасці ў парафіі.
8. У гэты дзень трэба арганізаваць спатканне місіянера з узгаданымі парафіяльнымі супольнасцямі або іх лідэрамі, каб устанавіць першапачатковы кантакт, а таксама вызначыць і распачаць пэўныя місійныя заданні, а калі будзе магчыма, то таксама і з часткамі ўнутранай структуры парафіі. Не выключаюцца чарговыя спатканні перад пачаткам місіі.
9. Непасрэдна перад пачаткам місіі місіянеры, па магчымасці, наведваюць усіх хворых, а таксама людзей, якія знаходзяцца ў закрытых установах (шпіталі, установы для невылечна хворых, дамы састарэлых і г.д.).
10. Прабыванне прадстаўніка місіянерскай групы ў парафіі звязана з вызначэннем дакладнай праграмы місіі, якая павінна быць надрукавана з дапамогаю сучасных тэхнічных сродкаў, змешчана на дошцы парафіяльных аб'яў і перададзена кожнай сям'і.
11. Праз тры месяцы пасля паведамлення ў парафіі аб місіях, парафіяльная супольнасць павінна ўзмоцніць свае малітвы ў гэтай інтэнцыі. Пасля кожнага казання ці пасля Святой Імшы можна адгаварыць спецыяльную малітву ў інтэнцыі місій. Трэба заахвочваць

вернікаў, каб у сваіх штодзённых малітвах яны таксама маліліся індывідуальна альбо ў сям'і ў інтэнцыі парафіяльных місій. Гэтыя малітвы трэба чытаць падчас усіх набажэнстваў, катэхезаў і парафіяльных спатканняў.

12. Перад місіямі ў парафіі павінна запанаваць такая атмасфера, каб па магчымасці ўсе парафіяне думалі аб місіях, гаварылі пра іх і іх чакалі. Таму трэба пра іх гаварыць дзецям і моладзі на катэхезе, у парафіяльнай канцылярыі, падчас наведвання хворых, у мясцовым друку, радыё і тэлебачанні і г.д.

13. За два тыдні перад пачаткам місійнага навучання трэба абнясціць з амбоны падрабязны план місій, павесіць яго на дошцы аб'яў перад уваходам у святыню і на тэрыторыі парафіі, а таксама пайнфармаваць аб місіях, выкарыстоўваючы іншыя даступныя сродкі інфармацыі.

14. Трэба падрыхтаваць вярнікаў да таго, каб яны распланавалі свае заняткі такім чынам, каб усе члены сям'і маглі па чарзе ўдзельнічаць у місіях.

15. Калі місіі запланаваны для ўсяго дэканату, то іх праграма павінна быць устаноўлена дзеканам і святарамі дэканату так, каб яны маглі дапамагаць адзін аднаму спавядаць падчас місій.